

YU ISSN 0350-185x, LVI, (2000), p. (1381–1387)  
UDK 808.26-3 : 808.61-3  
2000.

ГЕНАДЗЬ ЦЫХУН  
(Мінск)

## З БЕЛАРУСКА-СЕРБСКІХ МОЎНЫХ ДАЧЫНЕННЯЎ

Паўле Івіч у сваёй шматграннай дзейнасці, прысвеченай у асноўным даследаванню паўднёваславянскага кантынуума, звяртаў увагу і на шырокія міжславянскія сувязі гэтай арэальнай зоны, у прыватнасці на пераклічку паўднёвой і ўсходняй Славіі пераважна ў лексічным плане. Пры гэтым выяўленым супадзенням давалася генетычнае інтэрпрэтацыя<sup>1</sup>. Спецыяльна беларуска-сербскім моўным сувязям, за выключэннем дысертаты Сяргея Запрудскага, якая абагульніла ўвесь накоплены лексічны матэрыял<sup>2</sup>, былі прысвечаны толькі нататкі па асобных словах<sup>3</sup>. Амаль не звярталася ўвага на супадзенні ці падабенства беларускай і сербскай моў на іншых узроўнях (фанетычным, марфалагічным і інш.). Тут бадай што адзінным выключэннем, па-за выпадковымі паралелямі ў Яўхіма Карскага, была праца Льва Цвяткова, прысвяченая разгляду асаблівасцяў іншаславянскай фанетыкі ў беларускім лексічным матэрыяле<sup>4</sup>. Па

<sup>1</sup> Параўн., у прыватнасці, рэцэнзію на „Карпацкі дыялекталагічны атлас“: Зборник за філологію и лингвістику. 1970. Кн. 13/1. С. 276–284.

<sup>2</sup> Запрудский С. Н. Сербскохорватско-белорусские лексические соответствия. Дис.... канд. филол. наук. Минск, 1989.

<sup>3</sup> Гл., напрыклад: Казлова Р. М. Характарыстыка некаторых усходнеславянска-сербскых азалекс (этималогія, рэканструкцыя) // Беларуская мова. 1980. Вып. 7. С. 34–41; Казлова Р. М. Беларуска-паўднёваславянскія азалексы праславянскага паходжання // Беларуская лінгвістыка. 1982. Вып. 21. С. 59–65; Boryś W. Ze związków leksykalnych polesko-południowosłowiańskich // Slavia Orientalis. 1984. Rocz. 33. Nr. 3–4. S. 331–335.

<sup>4</sup> Цвяткоў Л. Некаторыя рысы іншаславянскай фонетыкі ў беларускім лексічным матар'яле // Запіскі аддзелу гуманітарных навук Інстытута беларускай культуры. Кн. 2.: Працы клясы філяліёті. 1928. Т. 1. С. 45–85. Зрэшты, варта адзначыць важнае назіранне I. Савіцкай, якая канстатавала выключнасць структуры беларускага складу (sylaby) на паўночнаславянскім фоне і яе выразнае падабенства да сербскай, гл. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 1972. Т. 11. С. 255–270.

чыста фанетычных прыкметах ён аднёс сюды беларускія слова *cáduхi і саво́сы*: „Адносна сербскага ўплыву мы ня маем ніводнага пэўнага прыкладу. Калі-б было правільна дапушчэнне Насовіча аб tym, што слова *cáduхi* (пахаваньне, нечаканая съмерць) трэба зъблізіць з старадаўня-царкоўна-славянскім выразам: **съ доуҳы пъявѣдъникъ**, то праясьненьне *з* у *а* было-б на першы погляд характэрнаю рысаю, якая паказвае на ўплыву сербскай фонэтыкі. Раўналежна паставім тут і слова *саво́сы* замест **своя-си** (У сербск. мове, як вядома, *въсь* дало *вас*, адкуль паслья перастаноўкі зъявілася *сав*, — таму **свои і въсь** маглі блутацца паміж сабою ў пэўных формах)<sup>5</sup>. Разгледжаныя прыклады, якія, магчыма, захавалі рысы сербскай фанетыкі, трапілі ў беларускія народныя гаворкі праз царкоўнаславянскую мову. Па семантычных, словаўтаральных і іншых прыкметах вызначаецца сербскае паходжанне некаторых формаў у перакладзеных з сербскай на старабеларускую сярэднявечных аповесцях пра Баву, Трышчана і іншых помніках<sup>6</sup> (у прыватнасці: *войникъ* ‘войн’<sup>7</sup>, *дружына* ‘таварышы’, лугъ ‘тай, лес’, *морнаръ* ‘марак’, *прыстанище* ‘прыстань’, *белегъ* ‘знак’<sup>8</sup>, *студенецъ* ‘крыніца’<sup>9</sup>, *неякъ* ‘слабы’, *част(ъ)* ‘чэсць’, (*отокъ* ‘востраў’ і інш.). Ёсць сведчанні наконт пранікнення на беларускую тэрыторыю некаторых фальклорных твораў, што маюць сербскае паходжанне. (У аршанскім зборніку ёсць прамая пераклічка <...> з сербскімі песнямі. Мабыць, з Сербіі перавандравала да нас і турэцкае слова «кардаш», якое, здаецца, абазначае адзінаўтробнага брата, і характэрны прыпей: «Брэ, брэ, морэ»<sup>10</sup>, – адзначае даследчык названага зборніка 18 ст. Адам Мальдзіс<sup>10</sup>. Звярталася ўвага на рэдкую анамастычную паралель: беларускі гідронім *Бесядзь* у Верхнім Падняпроўі і сербскі апелітыву

<sup>5</sup> Цвяткоў Л. Некаторыя рысы іншаславянской фонэтыкі... С. 51. Больш падрабязна пра апошні выраз гл.: Львов А. С. Старославянское *въ* *свѣтъ* *сн* // Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Москва, 1971. С. 181–188.

Параўн. таксама *садух* у мастацкіх тэкстах: Садух і жыдом і бальшавіком (Ю. Віцьбіч).

<sup>6</sup> Беларуская мова: Энцыклапедыя. Мінск, 1994. С. 40–41.

<sup>7</sup> Сустракаеца і ў сучаснай мастацкай літаратуры, нараўн.: Цыхун І. З балгарска-беларускіх моўных паралелей // Слово и культура: Памяти Никиты Ильича Толстого. Москва, 1998. Т. 1. С. 339.

<sup>8</sup> Тамсава. С. 329.

<sup>9</sup> Рынок горадзенскіх купцоў, падчас сербскага *марга* (у Беларусі таксама *марг*) — гульні ў честь прададзеных земель. Шматл. краш (чечет, жук) пададзены ў зборніку Польшчы. Warszawa, 1992. № 421, 470.

<sup>10</sup> Мальдзіс А. Глакалантка падняпроўскіх старонік: Вайронта. Гродна, 1994. С. 177.

*бèсјед*, адносна якой выказваецца меркаванне пра яе рэліктавы характар<sup>11</sup>. Сюды ж можна дадаць і гродзенскі тапонім *Жыттародзь*, што суадносіцца з сербскім *Житорађа*; апошні Аляксандр Лома ўзводзіць да ўласнага імені \*Житорадъ<sup>12</sup> (хутчэй кампазіт \*žito + \*roditij).

У большасці разгледжаных супадзенняў генетычнае тоеснасць, як здаецца, не выклікае сумненняў. Разам з тым у абедзвюх мовах адзначаецца пэўная колькасць падобных фактаў і з'яў, для якіх можна дапусціць незалежнае паралельнае развіццё ці тыпалагічнае падабенства, што, аднак, не робіць іх менш цікавымі з пункту погляду беларуска-сербскіх моўных дачыненняў.

На адно з такіх супадзенняў звярнуў увагу ў 20-я гады Леў Цвяткоў у цытаванай вышэй працы: „Вялікую спакусу ўяўляюць формы займеннікаў: *каё?* Д[абравольскі] = што? (Рослаўскі, Красненскі – і расійскі Юхнаўскі паветы) і *ча?* (Дабравольскі прыводзіць сказ „Ча ты прышоў?“ = чаго ты прышоў?). Так і хацелася-б парапаўнць іх з сербскім *кај* і *ча...* Але *ча*, мусіць, проста скарочанае *чаго*, а *каё*, зразумела, *кое* – са зъменаю месца націску і дзеля гэтае прычыны з аканьнем у першым складзе<sup>13</sup>. Гэтае *ча* адзначаецца і ў мове мастацкай літаратуры: Ну, ча ты гэта бег за ёю? – пытае Юстын...<sup>14</sup>

Калі дапусціць адносна позняе паходжанне названых формаў у дыялектах беларускай мовы, усё ж здзіўляе поўны парапелізм у развіцці першапачатковых чь і къ<sup>15</sup> у розных канцах славянскага свету і ў розны час. Яшчэ больш уражвае фармальнае тоеснае сербскаму *штад* беларускае дыялектнае *шта*, што зафіксавана ў старых запісах фальклору 19 ст. з Лідчыны (на мяжы з Літвой): *шта хочаць?*; *пахваліўся, шта гэта ён забіў; каб ты удавіўся, шта ты больш мне не даеш; зйелі усе, шта мелі і пад.*<sup>16</sup>(ілюстрацыі падаюцца ў кірылічнай

<sup>11</sup> Журавлёв А. Ф. Заметки на полях „Этимологического словаря славянских языков“ // Этимология 1988–1990. Москва, 1992. С. 78.

<sup>12</sup> Лома А. Іезичка прошлост Іугоісточне Србіе у светлу топономастыке // Говори призренско-тимочкі области и суседних диалеката. Ниш, 1993. С.117.

<sup>13</sup> Цвяткоў Л. Некаторыя рысы іншаславянскай фонэтыкі... С. 52 (Прыклады прыводзяцца са слоўніка: Доброловльскі В. Н. Смоленскій областной слоўнік. Смоленск, 1914).

<sup>14</sup> Гл. Полямія.1998. №3. С.140.

<sup>15</sup> Параўн.: Белић А. Историја српскохрватског језика. Књ. II. Св. 1: Речи са деклинацијом. 2-го изд. Београд, 1962. С. 127.

<sup>16</sup> Weryha W. Podania białoruskie. Lwów, 1889; Weryha W. Dumki białoruskie ze wsi Głębokiego w powiecie Lidzkim gubierni Wileńskiej w r. 1885 spisane // Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. Kraków, 1989. T. 13. S. 84–103.

транслітарацыі). Цікава, што ў названых запісах сустракаюцца формы *шта* і *што*; паводле „Канкарданса беларускай мовы XIX стагоддзя“, што захоўваецца ў Інстытуце мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, на 106 ужыванняў формы *што* ў запісах У. Вярыгі прыходзіцца 135 выпадкаў ужывання формы *шта*.

Аднак, як і ў сербскай дыялектнай мове (параўн., напрыклад: „Као што се види, примери са *шиїа* и они са *шиїо* потпуну се мешају <...> *Шїїа* знã свiња шїїð је дiньa“<sup>17</sup>), выразнай дыферэнцыяці ў іх ужыванні не назіраецца: *што зрабіць з мацяраю, шта яна яго усюды пасылала; пытая жонка яго: што ты купiў?* і пад. Адносна паходжання падобных сербскай і беларускай формаў існуюць розныя думкі. Сербская форма *шиїа* разглядаецца як новая форма на месцы старой формы род. скл. адз. л., параўн.: „*šià* ist eigentlich ein nominal gebildeter Genitiv, indem *šið* wie ein nominales Neutr. behandelt ist (*sèlo sèla*)“<sup>18</sup>, якая, аднак, фіксуецца „од врло давних времена, управо од првих писаних штокавских споменика“<sup>19</sup>. Для беларускай лакальна абмежаванай формы *шта* нельга выключыць падобны шлях развіцця (параўн.: *сяло, сяла; сто, ста* і пад.), аднак найбольш верагодным падаецца фанетычнае тлумачэнне: названая форма выступае ў шэрагу формаў, дзе з'яўляецца т.зв. аканне пад націскам, параўн. у тых самых тэкстах *ба* замест *бо*, *ўжса* замест *ўжсо*: *ба некаму даглядаць; да ўжса ў палавіня будзя па дзяўчыні* і г. д. Магчыма, што гэтая з'ява звязана з пераносам націску ці ўзмоцненым націскам на пэўных частках фразы пры вуснай перадачы фальклорных тэкстаў. У кожным разе для песеннага фальклору падобная з'ява адзначаецца, параўн. раздзел „Akanie pod akcentem“ у працы Станіслава Глінкі, прысвечанай разгляду моўных асаблівасцяў беларускіх песняў у запісах Міхала Федароўскага<sup>20</sup>. Але яшчэ больш здзiўляе тое, што вынікам такіх фанетычных працэсаў з'яўляюцца іншыя супадзенні ў беларускай і сербскай мовах. Перш за ёсё гэта формы тыпу *тагá*, адзначаныя ў запісах У. Вярыгі і ў творах А. Гурыновіча (паводле „Канкарданса беларускай мовы XIX стагоддзя“ адпаведна 16 і 2 выпадкі), аналагічныя сербскім формам тыпу *тòга*, параўн.: *тага дзіка бацьку занёс; узяў ацец тага пастушка; тага сам бог*

<sup>17</sup> Станић М. Ускочки говор // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1977. Књ. 22. С. 47.

<sup>18</sup> Leskien A. Grammatik der serbo-kroatischen Sprache. Heidelberg, 1914. S. 367.

<sup>19</sup> Белић А. Историја српскохрватског језика. С. 127.

<sup>20</sup> Glinka S. O języku białoruskich pieśni ludowych w zbiorze M. Federowskiego // Lud białoruski. T. VII: Suplement do tomu V i VI. Warszawa, 1969. S.170.

*відзяў; дзеля тага да канца не стрымаў і пад.* У запісах У. Вярыгі сустрэўся адзін выпадак фіксацыі формы *свага* (серб. *свđга*) на 22 выпадкі запісанай формы *сваго*: *да свага брата роднога побач сваго брата*. Названыя формы ўключаюцца ў больш шырокія дыялектныя арэалы на паўночным усходзе і поўдні Славіі, дзе выступаюць канчаткі на *-га* (-ga) у асабовых, указальных, пытальных, прыналежных і іншых разрадаў зaimеннікаў, а таксама ў прыметнікаў. На ўсходзе арэал спарадычнага ўжывання формаў тыпу *ягá, кагá, Ѱагá, майгá, аднагá* абмежаваны пераважна паўночна-заходніяй зонай на тэрыторыі Беларусі, а на поўдні — сербска-харвацка-славенскай, часткова балгарскай і македонскай моўнымі тэрыторыямі<sup>21</sup>. Можна прыніць, што гэтыя з'явы на паўночным усходзе і поўдні Славіі развіліся самастойна, аднак тады цяжка вытлумачыць некаторыя гістарычныя факты, у прыватнасці — фіксацыю формаў на *-га* (-ga) у Фрэйзінгенскіх урыўках, Марыінскім евангеллі і Супрасльскім рукапісе. Зрэшты, для апошняга помніка Язэп Воўк-Левановіч дапускаў сербскі ўплыў: „Я лічу, што Супрасльскі рукапіс, мабыць, пісаўся сербам, што, быць можа, Супрасльскі манастыр быў населены сербскімі манахамі ‘...’”. Вось таму напісанні „некога“, „юега“, „кога“ і да т.п. спаравядлівей за ўсё на прыклады на беларускае аканне, а правільная перадача сербскіх форм роднага склону зaimеннікаў, якія ў сербскай мове канчаюцца на *a*. Калі ж гэты рукапіс пісаў не серб, дык хутчэй за ўсё яна спісвалася з сербскага арыгіналу“<sup>22</sup>. Аднак фіксацыя формаў *моега* (канец XII ст.), *щога* (XII–XIII стст.) у наўгародскіх берасцянных граматах<sup>23</sup> ставіць пад сумненне і гэты аргумент. Ці не дзейнічае тут правіла „моўнага халадзільніка“, пропанаванае Валянцінам Кіпарскім для тлумачэння некаторых рэліктавых з'яў на Рускай Поўначы, падтрыманых адпаведнымі з'явамі фіна-вугорскіх моў? У нашым выпадку магла б ісці гаворка пра архаічныя з'явы, што захаваліся на паўднёвой перыферый славянскага свету (паўднёваславянскі арэал), і рэліктавыя з'явы на мяжы з балтыйскім арэалам, які адыгрываў ролю такога „халадзільніка“, парайн.: „Slovanskému -go

<sup>21</sup> Параўн.: Цыхун Г. Арэальная тыпалогія славянскіх моў. Прынцыпы і напрамкі даследавання. Мінск, 1988. С. 29.

<sup>22</sup> Працы Акадэмічнай конферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбуکі. Мінск, 1927. С. 222.

<sup>23</sup> Янін В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Москва, 1986. С. 142.

<sup>24</sup> Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zajmena. Sv. 1: Předložky. Koncové partikyle. Praha, 1973. S. 311.

stojí nejblíž lit. *-ga*<sup>23</sup>. Параўн., таксама, познія праславянскія формы *taga* ‘*illius*’, *jaga* ‘*eius*’, рэканструюемыя Георгам Гольцэрэм<sup>25</sup>.

У дадатак да названай ізаглосы можна прывесці яшчэ адну займеннікавую беларуска-сербскую паралель: *taj* ~ *taj* ‘той’. Параўн. у запісах У. Вярыгі: *i ý taj час яны павяячалися*. Названае супадзенне мае, хутчэй за ўсё, цалкам самастойнае паходжанне ў кожнай з моў. У беларускіх гаворках з’яўленне формы *taj* – вынік т. зв. гіперакання тыпу *karáva* ‘карова’, якое сустракаецца ў асобных гаворках, або генералізацыі асноў ускосных склонаў, паколькі ў запісах У. Вярыгі сустракаецца не толькі прыклады з *taj*, але і *maj* ‘мой’, параўн.: *каб ты дасставіў май куфар*. Цікава, што ў ананімнай брашуры, выдадзенай прыблізна ў той самы час у Жэневе, „Пра багацтво і бедность“ (1881 г.) сустракаецца і форма *swaj* ‘свой’: *cвае гроши, swaj капитал*. У запісах У. Вярыгі „гіпераканне“ распаўсяодзілася і на формы жаночага роду, дзе замест *taj* выступае *taj* і нават *tajay*: *на taj смале; на taj скуры; на taj высля; у taj шапца; прыехаў да выслы да tajay*, у кояй быу упярод; *зачарпнула з студні tajay віна кубак*.

Такім чынам, у разгледжаных супадзеннях моўных з’яў, якія на поўдні характэрны для ўсёй сербской тэрыторыі і часткова выходзяць за яе межы, а на Беларусі маюць толькі абмежаванае распаўсяоджанне на стыку з балтыскай тэрыторыяй, можна бачыць як захаванне супольных генетычных тэндэнций, так і выпадкі цалкам самастойнага развіцця. Даследаванне як першых, так і другіх з’яў можа быць карысным для высвялення сербска-беларускіх дачыненняў у генетычным і тыпалагічным планах.

Іншы выпадак выключнага сербска-беларускага супадзення зафіксаваны на Наваградчыне: гук *у* на месцы спалучэння *oū*, у выніку чаго з’яўляюцца формы тыпу *vuk* ‘воўк’, *jsúty* ‘жоўты’, якія суадносіяцца з серб. *vük*, *jsút* і пад. Як устанавіў даследчык гаворак ваколіц Наваградка (афіц. Навагрудак Гродзенскай вобл.) Іван Бурлыка, у мове старэйшых жыхароў каля 50 вёсак назіраецца пераход націскнога спалучэння *oū* → *u*: *c'adz'eū да пуначы, у duhym pal'iç'e, на пудз'н, sun'aiko*<sup>26</sup>. З’ява адміраючая, бо як сцвярджжае даследчык, „отсутствие -у- на месте -оў- у младшей возрастной

<sup>25</sup> Holzer G. Rekonstruktion urslavischer Lautungen // Prasłowiańska i jej rozpad, Warszawa, 1998. S. 61, 64.

<sup>26</sup> Бурлыко И. Г. Фонетические особенности говоров Новогрудчины (лингвогеографическое и экспериментальное исследование). Дисс.... канд. филол. наук. Минск, 1987. С. 88–89, 211.

группы можно объяснить осознанной коррекцией говорящего, происходящей под влиянием литературного произношения<sup>27</sup>. Что эта з'ява позняя, сведчыць яе распаўсюдженне не толькі на слова са старымі рэфлексамі *ъl*, *ъl* (*тустајe*, парап. серб. *тусиј* ‘тоўсты’; *пун'ан'к'i*, парап. серб. *йун* ‘поўны’; *појехају* у *Ступцы*, г. зн. „у Стоўбцы“, парап. серб. *стуй* ‘слуп’), але і на спалучэнні, што з'явіліся на месцы старых *ъv*, *ъv*, якія ў беларускай мове далі *-оў-*: *рўны* ‘роўны’, *аснўны* ‘асноўны’, *карўка* ‘кароўка’, *здаруїа* ‘здароўе’ і пад. Тому, відаць, можна пагадзіцца з І. Бурлыкам, што „переход *оў* → *у* следует рассматривать как начальный этап исторического изменения, которое не получило развития“<sup>28</sup>. Аднак, ці не паўплываў і тут „балтыскі фактар“ у справе захавання пэўных тэндэнций развіцця, якія, магчыма, былі ўласцівы некаторым дыялектам праславянской мовы, што пазней рэалізавалася ў сербской, і маглі захавацца ў кантакце з балтыскімі мовамі на поўначы славянской тэрыторыі? Тут звяртае на сябе ўвагу рэдкае *wulks* ‘воўк’, зафіксаванае у т.зв. яцвяжскім слоўнічку<sup>29</sup>, адносна якога даследчык названага слоўнічка Зігмас Зінкявічус зауважае: „Проблему составляет *ul* вм. *il*“, бо хутчэй за ўсё першапачаткова пераход *ъl* → *и* адбыўся пасля губных. К. Вітчак гэтыя працэс разглядае як яцвяжскую інавацыю, што невядома іншым балтыскім мовам<sup>30</sup>. Да гэтага можна дадаць, што якраз на Наваградчыне гістарычна і тапанамастычна засведчаны яцвяжскія пасяленні.

Падводзячы вынікі разгляду некаторых беларуска-сербскіх паралеляў, можна выказаць асцярожнае меркаванне, што пэўныя тэндэнцыі у развіцці сербской мовы мелі пачатак у старых балта-славянскіх кантактах. Гэтыя ж кантакты параджаюць падобныя з'явы у больш позні час у беларускіх гаворках.

<sup>27</sup> Бурлыко И. Г. Фонетические особенности говоров Новогрудчины (лингвогеографическое и экспериментальное исследование). Афтореферат дис.... канд. филол. наук. Минск, 1987. С. 14.

<sup>28</sup> Бурлыко И. Г. Фонетические особенности говоров Новогрудчины (лингвогеографическое и экспериментальное исследование). Дисс.... канд. филол. наук. Минск, 1987. С. 89.

<sup>29</sup> Зинкявічус З. Польско-яцвяжский словарик? // Балто-славянские исследования, 1983. Москва, 1984. С. 3–29.

<sup>30</sup> Гл. Acta Baltico-Slavica. 1989. Т. 20. S. 340.